

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

ЗНІЖАЦЬ САБЕКОШТ ВЫПУСКАЕМАЙ ПРАДУКЦЫІ!

Паспяховае правядзенне ў жыццё на-родна-гаспадарчага плана 1941 года на-рабуе ад кожнага гаспадарніка, ад партыйнай арганізацыі неаслаблай барацьбы за найхульняе павышэнне прадукцыйнасці працы і зніжэнне сабекошту прадукцыі. Паводле народна-гаспадарчага плана ў гэтым годзе трэба павысіць прадукцыйнасць працы ў прамысловасці і будаўніцтве на 12 проц. і знізіць сабекошт прадукцыі на 3,7 проц. Толькі ад зніжэння сабекошту прадукцыі краіна павінна атрымаць 7,3 млрд. рублёў навабудоваў. А гэтыя сотні новых прадпрыемстваў, дзiesiąты тысяч складанейшых навінейшых канструкцыйных машын, патрэбных для новабудуемых фабрык, заводаў, для абароны радзімы!

Гэтыя лічы патрабуюць ад кожнага працоўнага даражэйшых адносін да народнага добра. Трэба строга эканоміць кожную каляеўку, кожны грам сыравіны, кожны кіловат электраэнергіі, на-гаспадарку, пазбягаючы панахліваць да скарнастання матэрыяльных каштоўнасцей.

«Сабекошт прадукцыі» — гаварыць на XVIII партыйнай канферэнцыі тав. Маленкоў, — асноўны паказальнік, які характарызуе якасць усёй работы прадпрыемства. Каб правільна кіраваць работай прадпрыемстваў, трэба ведаць фактычныя расходы на азімку выработку на асноўных элементах сабекошту — заробатнай палата, кошт сыравіны, паліва і электраэнергіі, амерыканізацыя налічэнняў, адміністрацыйна-ўпраўляючыя расходы і на кіраванне эканамічнымі год дзейнасці прадпрыемства такі, каб планы на сабекошту і на прыбытках безумоўна выконваліся.

За прайшоўшыя чатыры і паловай месяцы гэтага года на пераважнай большасці фабрык і заводаў дасягнута зніжэнне сабекошту прадукцыі на ўзроўні планавых закладаў. Так абстаіць справа на параматах лёгкай, масловай, тэкстыльнай прамысловасці. Аднак трэба падкрэсліць, што нават на тых параматах, якіх у сярэднім выканалі кварталныя планы зніжэння сабекошту, ёсць прадпрыемствы, не выконваючыя зярэжывых закладаў. Гэта рэзультат таго, што не ўсе гаспадарнікі заглядаюць у баланс, італьяна не вылучаюць артыкулы расходаў, з якіх складаецца сабекошт выпускаемай прадукцыі. Некаторыя гаспадарнікі лічаць сваёй задачай толькі ланц прадукцыю на ўстаноўлены планам колькасці, а за што гэты аб'ёмна дзяржаўнае, які сабекошт вышпунчай прадукцыі, іх не цікавіць — гэта, моў, справа бухгальтэраў.

Так разважаюць, напрыклад, кіраўнікі мінскай вайляччай фабрыкі. Студзеньскі і лютаўскі планы зніжэння сабекошту не выканалі. Затое ў сакавіку і красавіку план перавыканалі, гавораць яны, — за лік гэтага перавыканання мы пакрылі прамы прайшоўшых месяцаў.

Аналіз-жа баланс паказвае, што фабрыка выканала план зніжэння сабекошту даной пераходнаму 27 проц. гаіштовай натуральнай і заводскай шпэрці і 12 проц. валакна.

Гэта — рэзультат пагардлівых адносін да эканоміі вытворчасці, неадданна разабраша ў баланс, у пахавых і фабрычных расходах. Дырэктар вайляччай фабрыкі тав. Чарнякоў, партыйная арганізацыя пакуль нічога не зрабілі для наладжвання

эканамічнай вучобы кіруючых кадраў прадпрыемства, для ўняднення гаспадарчага разліку, для ўстаўлення кантролю і ўліку работы кожнага цеха, кожнай змены, брыгады, машыны.

Не выкалалі па тых-жа самых прычынах планы зніжэння сабекошту барысаўскі металаапрацоўчы завод «Пролетарскі колат», магілёўскі трубавадзінны завод, кірэнскі завод «Ударнік». Мінская галантарэйная фабрыка ім. Куйбышава за першы квартал гэтага года мела страт з-за павышэння сорцінасці прадукцыі на суму ў 105 тысяч рублёў.

Чаму гэтыя заводы і фабрыкі не выконваюць плана зніжэння сабекошту? Перш за ўсё, таму, што на вытворчасці нізка культура, асуцільнае барацьба за выкананне сутачнага графіка, за ўнядненне новай тэхнікі, барацьба з бракам.

Там, дзе ідуць гаспадарчы разлікі, кіраўнікі прадпрыемстваў пастаянна адчуваюць, што іх работа кантраліруецца рублём. Гэта прымушае іх беражліва расходваць кожную каляеўку, беражліва сыравіну, матэрыялы, паліва, электраэнергію, разам на расходнае фонды заробатнай палаты, кілават-галабы аб правільнай арганізацыі і навінейшай прадукцыйнасці працы, лепшым скарыстанню абсталявання і т. д.

Ішчы ў 1927 годзе таварыш Сталін на XVIII партыйнай канферэнцыі ВЛКСМ гаварыў аб велькім значэнні зніжэння сабекошту прамысловай прадукцыі. «...Гэта та стававаа дарога, — гаварыў таварыш Сталін, — на якой павінна ісці наша індустрыя, калі яна хоча развівацца, калі яна хоча машыну, калі яна хоча весці і за сабой сельскую гаспадарку, калі яна хоча ўважліва і расшыраць фундамент нашай сацыялістычнай эканомікі».

Народная гаспадарка нашай краіны развіваецца на законах разнапланаванага сацыялістычнага ўнаўлення, стварае неабмежаваныя магчымасці для росту накісленняў, якіх вытворчасці на будаўніцтва новых прадпрыемстваў, на сацыяльна-культурныя патрэбы савецкага народа, на ўкаананне значымай і абароннай магутнасці нацыйнага разліку.

Трэба з дня ў дзень весці барацьбу за зніжэнне сабекошту прадукцыі. Для гэтага неабходна ўважліва цэрыць гаспадарчы разлік на ўсіх участках работы прамысловасці і транспарта, глыбей уважліва ў эканомію прадпрыемства, умацоўваць тэхналагічную і фінансавую дысцыпліну, будаваць сістэму зарплатаў так, каб яна дзейнічала развіццю стаханавіцкага руху, падняццю прадукцыйнасці працы.

Барацьба за зніжэнне сабекошту патрабуе таксама павышэння эканамічных і тэхнічных ведаў кіруючых работнікаў прадпрыемстваў. Бо без ведання з'ячэння і тэхнікі, без ведаў у галіне планавання, без апаведнай пярэчхоўкі ў фінансавых пытаннях — ні адна кіраўнік не зможа разабрацца ў каляеўцы, сабекошце, уліку. Ад такога кіраўніка безграмадна чакаць колькі-небудзь афектыўных рэзультатаў у барацьбе за навадзячэнне сацыялістычнага накіслення.

Трэба прывесці ў рух усё рычкі для таго, каб зярэаўнае заплане на зніжэнне сабекошту было не толькі выказана, але і перавыканана. Гэтага патрабуе ад нас партыя, гэтага патрабуюць інтарэсы нашай радзімы.

Цэнтральны музей В. І. Леніна

Цэнтральны музей В. І. Леніна, створаны па ініцыятыве таварыша Сталіна, за год свайго існавання ператварыўся ў магутную зброю прапаганды марксізма-ленінізма. Ён карыстаецца выключнай папулярнасцю сярод шырокіх мас працоўных. З усіх музеяў краіны прыязджаюць сюды экскурсанты. З дня адкрыцця музея — 15 мая 1936 года — у ім наведала ўжо каля 3,5 мільёна чалавек.

Музей бесперапынна ўзбагачаецца новымі экспанатамі. У VI зале выстаўлена валькіза скульптура «Рабочыя чытаюць газету «Прада» (1912 г.). Побач экспанаты артыкулы Леніна — «Рабочыя і «Права» (1912 г.), «Адна з валькіз перамог тэхнікі» і «Як паравіліць размеры дупавога снажызвання ў Расіі?», напісаны ў 1913 годзе. У суседнім зале экспаніруюцца старонкі ланіскага канспекта-рэферата «Першае ма і вайна» (скасавіць 1915 г.).

За апошні перыяд у музей выстаўлена многа фатаграфій Вадзіміра Ільіча. Толькі ў залах другога навіру экспаніруецца 30 новых фатазімаў. Надаўга з кіраўніцтвам кватэры Леніна перададзі ў музей асабістыя рэчы Вадзіміра Ільіча. У XIV зале навадзячаны ўважліва пісак, рубанік, салмаінае і падатэчнае пелі, гальштукі, тузаўрукі, біннікі. Выстаўлены публіцы і вітрыны партыі быў прыданы Леніну летам 1920 года ў азнаменаванне II Кангрэса Комуністаў. У палпы партыі — невялікі календар, пісачка, прамакальня і перама і са сядзімаі чарніца. Літарныя адбіткі свецляць аб тым, што ён карыстаўся Леніна.

У XV зале экспаніруецца футравая куртка, у якой Ільіч выйшаў на павячэнне, боты, байкавыя фарты, скурныя пальчаткі. У гэты момант Ільіч ваяваў у баях і кантрах адной вайсковай часці падарыў В. І. Леніну камплект чырвонаармейскага абмундывання. Падаручак гэты выстаўлены ў XI зале.

Зарак у 22 залах музеяў сканцэнтравана каля 8.000 амулетаў, рупіскаў, кніг, фатаграфій, тэраўў жываніц, скульптур і графікі, прысвечаныя Леніну і велькіму прадзьяўніцкім справы яго — таварышу Сталіну. У бліжэйшы час у музей адкрываюцца спецыяльныя зал падаручак, прыданыя працоўным Леніну ў розны час.

Цэнтральны музей В. І. Леніна мае свае філіялы ў Ленінградзе, Мове, Тбілісі. Хутка пачне працаваць нова, чарговы філіял на Ульянаўскай. У краіне створана 10 дамоў-музеяў В. І. Леніна — у Казані, Надольску, Куйбышаве, у Чусіеві і іншых месцах. У бліжэйшы час адкрываюцца дом-музеі Леніна ў надмеротным саўтасе «Дэсныя паланы».

За апошні год фонды аддзела Цэнтральнага музея В. І. Леніна пярэчхоўка для розных арганізацый больш 140 тысяч рэпродуцыяў у музейных экспанатаў. 14 мая. (ТАСС).

ПЕРАТВОРЫМ БАЛОТЫ У КВІТНЕЮЧЫЯ ПАЛІ І СЕНАЖАЦІ! МАСАВЫ ВЫХАД КАЛГАСНІКАЎ НА АСУШКУ БАЛОТ

(Гутарна з наркомам меліярацыі БССР тав. Н. В. Кудрановым)

Усё большая колькасць раёнаў, сельсаветаў, калгасаў Беларускай ССР уключаюцца на ўсёнарады рух за асушку балот. Асабліва шырока разгарнуліся масавыя меліярацыйныя работы ў Палескай абласці. 15 мая на балоты вышлі 13.200 калгаснікаў 12 раёнаў абласці. Многія калгаснікі паказваюць выдатныя стаханавіцкі ўзроўні высокай прадукцыйнасці працы, намагаючыся пераадолець ўстаноўленыя нормы. У калгасе «Чырвоны Зарычча», Пярэцкага раёна, комсамольскае звяно, у якое ўваходзяць Федар і Васіль Шчэрбыні і Лямін Попенне, за дзень працы 100 пагонных метраў асушальных канаў і выкінулі 135 кубаметраў грунту. Кожны член звяна даў на 4 з палавінай нормы. У сельсагаспадарчай арэлі «Чырвоныя жніўце» калгаснікі Шафэй і Цётр Новакіны штодзёна выківаюць на 50 кубаметраў грунту, што складае 5 норм.

У масавыя меліярацыйныя работы ўступілі і рад раёнаў Гомельскай абласці. У асушцы балот удзельнічае ўжо каля 800 калгасцаў рэспублікі. На далёка папоўных дзнях, ішчы на 10 мая працыта

больш 11 кілометраў магістральных канаў і 150 кілометраў асушальных канаў. Экскаватарамі выкінута 68.400 кубаметраў грунту.

У адрозненне ад мінулых год самы актыўны ўдзел ва ўсёй гэтай грайляччай будоўлі прымаюць жанчыны, якія ў дзве разы перавыкаваюць нормы.

У раёнах загатоўлена 124 тыс. запат. Створана больш 1000 меліярацыйна-будаўнічых участкаў. Закачываюцца ўзакладненне аператыўных графікаў работ, участкі замалоўваюцца за брыгадамі і звяномі.

Балгаснікі ўносяць многа каштоўных прапавіў у практыку меліярацыйнага будаўніцтва. Так, калгаснікі перадавалі сельсагаспадарчых арцеляў Васіленіцкага раёна арганізацыю вытворчых выездаў ў тыя калгасы раёна, якія яшчэ не праводзілі меліярацыйных работ і не зналі з імі. Спецыяльныя брыгады з лепшых землякоў, калгасцаў, плотнікаў перавозілі на работах паласавы, як паказываюць данаты і іншыя інструменты, як канцаў канавы і правільна арганізаваць працу.

Выпускныя іспыты ў школах ФЗА

НОВЫЯ КАДРЫ БУДАЎНІКОЎ

На пабудову жыллага 56-кватэрнага дома прышлі члены кваліфікацыйнай камісіі ў саставе старшыні — інжынера Бабкова, дырэктара школы ФЗА № 3 т. Федарава і старшага майстра т. Орлова. Тут здае практычныя іспыты брыгада вучняў-каменшчыкаў школы ФЗА № 3 з аднаўпаці чалавек. Атрымаўшы здаанне, яны прыступілі да кваліфікацыйнага іспыту ў часе работы з адукацыйным пытанні, на якія атрымалі выдатныя, змястоўныя адказы.

Асабліва выдзяляюцца сваімі ведамі і гадзір каменшчыка т. Шорын і тт. Біржача, Горман, Музычэнка і інш. Яны выканалі заданне з дасканалым веданнем справы. Гэта група атрымала высокую ацэнку.

Выдатнікі вучобы — арматурнікі тт. Чыскоў, Русаквіч, Каранюшка, Кіхуча і Фішэр, яшчэ ў перыяд вучобы выконвалі нормы дорадлага рабочага і лавадзі дорабу якасць працы. На выпускных іспытах яны зноў даказалі, што паспяхова аўдадзі професійнай арматурчыка. Кваліфікацыйная камісія ўстаўляе ім пяты разрад. Апрача таго, тры з іх — тт. Чыскоў, Каранюшка і Фішэр атрымалі граматы.

Астатнім 14 чалавекам устаноўлены чарговы разрад.

VII сесія Мінскага гарадскога Совета дэпутатаў працоўных

16 мая ў Доме партыі адбылася VII сесія Мінскага гарадскога Совета дэпутатаў працоўных, прызначаная вынікам выканання бюджэта за 1940 год і абмеркаванню бюджэта за 1941 год. 3 дэпутатаў выступілі з агульнымі горадніцкага тав. Топін.

Бюджэт сталіцы БССР на 1941 год выкалал на заходзе ад сумы 70.141 тыс. рублёў і на расходах ад сумы 69.141 тыс. рублёў. Выдаецца яра аднастаўкія план партыі і ўрада аб абробіцы сталіцы Савецкай Беларусі, аб росце культуры працоўных. Асноўныя сумы бюджэта накіроўваюцца на далейшы рост жыллага коммунальнай гаспадаркі, на асвету, ахову здароўя і іншыя сацыяльна-культурныя мерапрыемствы. Толькі на жыллага і коммунальнае будаўніцтва, рамонт жыллага фонда і ўпарадкаванне горада будзе выдаткавана звыш 26 мільёнаў рублёў. Бала 21 мільёна рублёў асігнавана на народную асвету, 17.590 тыс. рублёў — на ахову здароўя. Будзе пабудавана новая сталіцкая школа, рад дзіцячых устаноў, расшырацца сетка амбулаторыі, зярэўніцкі і т. д.

З сакавіцкага выступілі старшыня бюджэцкай камісіі горадскага тав. Озер. Дэпутаты Берштын, Канітовіч, Парман, Ленін, загадкава адказа аховы здароўя выканкама т. Лунішн, заг. аддзела коммунальнай гаспадаркі т. Калпін і іншыя ўнеслі рад прапавіў. З прамавай выступілі старшыня выканкома горадскага тав. Бударын.

Пасля заключачага слова тав. Топіна, павядаміўшага аб тым, што выканком горадскага і таскама згоден з рэкам прапавіў выступіўшых дэпутатаў, сесія зацвердыла бюджэт на 1941 год.

У Эканомсавеце пры СНК БССР

Эканамічны Совет пры СНК БССР прыняў паставу аб мерапрыемствах па эканоміі электраэнергіі на прадпрыемствах прамысловасці і транспарта БССР. У паставе адзначаецца, што кіраўнікі ролу прадпрыемстваў і ўстаўні ў выдупь барацьбы за эканомнае расходванне электраэнергіі.

На Віцебскім і Аршанскім чыгуначных вузлах асветленне паідаецца ўключаным без патрэбы, звышана магутнасць свяділічкі. На ішкоўскай паларавай фабрыцы «Спартак» толькі ў чаргертм квартале 1940 года перарасходвала 379.500 кілаватгадін электраэнергіі, у студзені 1941 года — 117,3 тысячы кілаватгадін. Аршанскі ішкоўкамбінат перарасходваў за год 120 тысяч кілаватгадін.

У рэзультате пільнааважанага рэмонту матораў на фабрыцы «Комунарка» значна зніжана каэфіцыент іш карыснага дзеяння і ў сувязі з гэтым перацягавалася расходунца на 15 проц. снажымаеай электраэнергіі. На гэтай фабрыцы з прычыны неадвальнаага стану электрагаспадарчых коісцў «фі» роўны 0,5, а маюцца сацыялістычны кандэсатары не скарыстаўваюцца.

Эканамічны Совет адзначаў, што аналагічнае становішча па перараскоху электраэнергіі мае месца і на іншых прашпрыемствах БССР. Усім прамысловым наркаматам, Наркамату коммунальнай гаспадаркі і кіраўнікам прадпрыемстваў прамысловасці і транспарта прапанавана распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы па жо-

25 мая адкрываецца Усеаюназая сельсагаспадарчая выстаўка 1941 года

Адкрыццё Усеаюназая сельсагаспадарчай выстаўкі 1941 года прызначана на 12 гаідін 25 мая г. г. На адкрыццё выстаўкі будуць запрошаны прадстаўнікі працоўных г. Масквы і экскурсанты — перадавікі сельскай гаспадаркі.

У гэтым годзе выстаўку навадзяць 200 тысяч арпанізаваных экскурсантаў — прадстаўнікоў пераважных калгасаў, саўтасаў і іншых арганізацый. (ТАСС).

ПЕРАДАВЫЯ ГРАБАРЫ ПЕРАВЫНОВАЮЦЬ НОРМЫ

МАЗБР, 16 мая. (Спец. нар. «Звезда»). Тысячы калгаснікаў Палесся вышлі ўчора на масавую асушку балот. Сёння рад калгасаў Васіленіцкага, Даманавіцкага і Пярэцкага раёнаў павядамілі аб датарыічым выкананні гадавых плаваў меліярацыйных работ. Калгас ішчы Сталіна, Васіленіцкага раёна, выканаў гадавое заданне на 622 проценты. Выканалі гадавыя планы асушкі калгасы Чыкаўскага і Вадзіцкага сельсаветаў, гэтага ж раёна. На раёну асушана звыш 2 тысяч гектараў балот.

У Даманавіцкім раёне на асушку балот учора вышлі калгаснікі 50 сельсагаспадарчых арцеляў. За тры дні на раёну асушана 372 гектары. Леншы грабар калгаса «Сельскі Іжаў Гарбун з дня ў дзень перавышае норму выпрацоўкі.

Учора Гарбун выкінуў 63 кубаметры масы і выканаў норму на 630 проценты. Ён першы заваяваў чырвоны пераходны сцяг калгаса. На меліярацыйных участках Даманавіцкага раёна працуе 200 агітатараў. Гэта перадавыя калгаснікі, якія перавышаюць нормы ў калгасных і асушальных. Леншы агітатары-комуністы Буцько, Зая і Шапко навадзілі выпуск штодзённых паспенсатэў на балоты.

Буйнейшы ў Пярэцкім раёне калгас «Донная мола» Учора заваяваў асушку 154 гектараў балот, перавыкаўшы гадавы план на 34 проценты. Калгаснікі гэтай арэлі абавязаліся асушыць сёлага не менш 300 гектараў балот і асопць 150 гектараў. Звышны грабар гэтай арэлі Паас Захарэнка 14 мая выкінуў з канава 39 кубаметраў тарынай масы. Іго рокур перакрмў Міхал Мігаў, выкінуўшы за дзень 45 кубаметраў. Учора на асушцы балот прапавілі калгаснікі 42 арцеляў Пярэцкага раёна. На пракладку канаваў і асушальных вышлі 1.622 калгаснікі. За першы дзень масавых работ ў

ПЕРАДАВЫЯ ГРАБАРЫ ПЕРАВЫНОВАЮЦЬ НОРМЫ

Учора вышлі калгаснікі 50 сельсагаспадарчых арцеляў. За тры дні на раёну асушана 372 гектары. Леншы грабар калгаса «Сельскі Іжаў Гарбун з дня ў дзень перавышае норму выпрацоўкі.

Учора Гарбун выкінуў 63 кубаметры масы і выканаў норму на 630 проценты. Ён першы заваяваў чырвоны пераходны сцяг калгаса. На меліярацыйных участках Даманавіцкага раёна працуе 200 агітатараў. Гэта перадавыя калгаснікі, якія перавышаюць нормы ў калгасных і асушальных. Леншы агітатары-комуністы Буцько, Зая і Шапко навадзілі выпуск штодзённых паспенсатэў на балоты.

Буйнейшы ў Пярэцкім раёне калгас «Донная мола» Учора заваяваў асушку 154 гектараў балот, перавыкаўшы гадавы план на 34 проценты. Калгаснікі гэтай арэлі абавязаліся асушыць сёлага не менш 300 гектараў балот і асопць 150 гектараў. Звышны грабар гэтай арэлі Паас Захарэнка 14 мая выкінуў з канава 39 кубаметраў тарынай масы. Іго рокур перакрмў Міхал Мігаў, выкінуўшы за дзень 45 кубаметраў. Учора на асушцы балот прапавілі калгаснікі 42 арцеляў Пярэцкага раёна. На пракладку канаваў і асушальных вышлі 1.622 калгаснікі. За першы дзень масавых работ ў

ПЕРАДАВЫЯ ГРАБАРЫ ПЕРАВЫНОВАЮЦЬ НОРМЫ

Учора вышлі калгаснікі 50 сельсагаспадарчых арцеляў. За тры дні на раёну асушана 372 гектары. Леншы грабар калгаса «Сельскі Іжаў Гарбун з дня ў дзень перавышае норму выпрацоўкі.

Учора Гарбун выкінуў 63 кубаметры масы і выканаў норму на 630 проценты. Ён першы заваяваў чырвоны пераходны сцяг калгаса. На меліярацыйных участках Даманавіцкага раёна працуе 200 агітатараў. Гэта перадавыя калгаснікі, якія перавышаюць нормы ў калгасных і асушальных. Леншы агітатары-комуністы Буцько, Зая і Шапко навадзілі выпуск штодзённых паспенсатэў на балоты.

Буйнейшы ў Пярэцкім раёне калгас «Донная мола» Учора заваяваў асушку 154 гектараў балот, перавыкаўшы гадавы план на 34 проценты. Калгаснікі гэтай арэлі абавязаліся асушыць сёлага не менш 300 гектараў балот і асопць 150 гектараў. Звышны грабар гэтай арэлі Паас Захарэнка 14 мая выкінуў з канава 39 кубаметраў тарынай масы. Іго рокур перакрмў Міхал Мігаў, выкінуўшы за дзень 45 кубаметраў. Учора на асушцы балот прапавілі калгаснікі 42 арцеляў Пярэцкага раёна. На пракладку канаваў і асушальных вышлі 1.622 калгаснікі. За першы дзень масавых работ ў

У Эканомсавеце пры СНК БССР

Эканамічны Совет пры СНК БССР прыняў паставу аб мерапрыемствах па эканоміі электраэнергіі на прадпрыемствах прамысловасці і транспарта БССР. У паставе адзначаецца, што кіраўнікі ролу прадпрыемстваў і ўстаўні ў выдупь барацьбы за эканомнае расходванне электраэнергіі.

На Віцебскім і Аршанскім чыгуначных вузлах асветленне паідаецца ўключаным без патрэбы, звышана магутнасць свяділічкі. На ішкоўскай паларавай фабрыцы «Спартак» толькі ў чаргертм квартале 1940 года перарасходвала 379.500 кілаватгадін электраэнергіі, у студзені 1941 года — 117,3 тысячы кілаватгадін. Аршанскі ішкоўкамбінат перарасходваў за год 120 тысяч кілаватгадін.

У рэзультате пільнааважанага рэмонту матораў на фабрыцы «Комунарка» значна зніжана каэфіцыент іш карыснага дзеяння і ў сувязі з гэтым перацягавалася расходунца на 15 проц. снажымаеай электраэнергіі. На гэтай фабрыцы з прычыны неадвальнаага стану электрагаспадарчых коісцў «фі» роўны 0,5, а маюцца сацыялістычны кандэсатары не скарыстаўваюцца.

Эканамічны Совет адзначаў, што аналагічнае становішча па перараскоху электраэнергіі мае месца і на іншых прашпрыемствах БССР. Усім прамысловым наркаматам, Наркамату коммунальнай гаспадаркі і кіраўнікам прадпрыемстваў прамысловасці і транспарта прапанавана распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы па жо-

25 мая адкрываецца Усеаюназая сельсагаспадарчая выстаўка 1941 года

Адкрыццё Усеаюназая сельсагаспадарчай выстаўкі 1941 года прызначана на 12 гаідін 25 мая г. г. На адкрыццё выстаўкі будуць запрошаны прадстаўнікі працоўных г. Масквы і экскурсанты — перадавікі сельскай гаспадаркі.

У гэтым годзе выстаўку навадзяць 200 тысяч арпанізаваных экскурсантаў — прадстаўнікоў пераважных калгасаў, саўтасаў і іншых арганізацый. (ТАСС).

ПЕРАДАВЫЯ ГРАБАРЫ ПЕРАВЫНОВАЮЦЬ НОРМЫ

Учора вышлі калгаснікі 50 сельсагаспадарчых арцеляў. За тры дні на раёну асушана 372 гектары. Леншы грабар калгаса «Сельскі Іжаў Гарбун з дня ў дзень перавышае норму выпрацоўкі.

Учора Гарбун выкінуў 63 кубаметры масы і выканаў норму на 630 проценты. Ён першы заваяваў чырвоны пераходны сцяг калгаса. На меліярацыйных участках Даманавіцкага раёна працуе 200 агітатараў. Гэта перадавыя калгаснікі, якія перавышаюць нормы ў калгасных і асушальных. Леншы агітатары-комуністы Буцько, Зая і Шапко навадзілі выпуск штодзённых паспенсатэў на балоты.

Буйнейшы ў Пярэцкім раёне калгас «Донная мола» Учора заваяваў асушку 154 гектараў балот, перавыкаўшы гадавы план на 34 проценты. Калгаснікі гэтай арэлі абавязаліся асушыць сёлага не менш 300 гектараў балот і асопць 150 гектараў. Звышны грабар гэтай арэлі Паас Захарэнка 14 мая выкінуў з канава 39 кубаметраў тарынай масы. Іго рокур перакрмў Міхал Мігаў, выкінуўшы за дзень 45 кубаметраў. Учора на асушцы балот прапавілі калгаснікі 42 арцеляў Пярэцкага раёна. На пракладку канаваў і асушальных вышлі 1.622 калгаснікі. За першы дзень масавых работ ў

ПЕРАДАВЫЯ ГРАБАРЫ ПЕРАВЫНОВАЮЦЬ НОРМЫ

Учора вышлі калгаснікі 50 сельсагаспадарчых арцеляў. За тры дні на раёну асушана 372 гектары. Леншы грабар калгаса «Сельскі Іжаў Гарбун з дня ў дзень перавышае норму выпрацоўкі.

Учора Гарбун выкінуў 63 кубаметры масы і выканаў норму на 630 проценты. Ён першы заваяваў чырвоны пераходны сцяг калгаса. На меліярацыйных участках Даманавіцкага раёна працуе 200 агітатараў. Гэта перадавыя калгаснікі, якія перавышаюць нормы ў калгасных і асушальных. Леншы агітатары-комуністы Буцько, Зая і Шапко навадзілі выпуск штодзённых паспенсатэў на балоты.

Буйнейшы ў Пярэцкім раёне калгас «Донная мола» Учора заваяваў асушку 154 гектараў балот, перавыкаўшы гадавы план на 34 проценты. Калгаснікі гэтай арэлі абавязаліся асушыць сёлага не менш 300 гектараў балот і асопць 150 гектараў. Звышны грабар гэтай арэлі Паас Захарэнка 14 мая выкінуў з канава 39 кубаметраў тарынай масы. Іго рокур перакрмў Міхал Мігаў, выкінуўшы за дзень 45 кубаметраў. Учора на асушцы балот прапавілі калгаснікі 42 арцеляў Пярэцкага раёна. На пракладку канаваў і асушальных вышлі 1.622 калгаснікі. За першы дзень масавых работ ў

ПЕРАДАВЫЯ ГРАБАРЫ ПЕРАВЫНОВАЮЦЬ НОРМЫ

Учора вышлі калгаснікі 50 сельсагаспадарчых арцеляў. За тры дні на раёну асушана 372 гектары. Леншы грабар калгаса «Сельскі Іжаў Гарбун з дня ў дзень перавышае норму выпрацоўкі.

Учора Гарбун выкінуў 63 кубаметры масы і выканаў норму на 630 проценты. Ён першы заваяваў чырвоны пераходны сцяг калгаса. На меліяра

